



Flashcardo.com

Við vonum að þessi prentanlegu spjöld verði þér gagnleg. Til að finna enn fleiri vörur með spjöldum geturðu farið á vefsíðuna okkar www.flashcardo.com/is. Á Flashcardo.com bjóðum við upp á rafræn spjöld, spjöld með endurtekningu með millibili, myndbands-spjöld og margt fleira. Allt ókeypis og tilbúið til að nota fyrir nemendur um allan heim.

Höfundarréttur, leyfisathugasemdir

Þetta PDF-skjal er varið samkvæmt höfundarréttarlögum og öll réttindi áskilin. Þú mátt deila þessu PDF-skjali með hverjum sem er. Hins vegar er þér ekki heimilt að selja þetta PDF-skjal eða innihald þess. Ef þú hefur einhverjar spurningar, vinsamlegast farðu á www.flashcardo.com/is til að hafa samband við okkur. Þakka þér fyrir!

Fyrirvari um ábyrgð

ÞETTA PDF-SKJAL ER VEITT „EINS OG ÞAÐ ER“, ÁN NOKKURRAR ÁBYRGÐAR AF NEINU TAGI, HVORKI BEINNAR NÉ ÓBEINNAR, ÞAR Á MEÐAL EN EKKI AÐEINS ÁBYRGÐAR UM SELJANLEIKA, HÆFNI TIL SÉRSTAKRA NOTA EÐA BROT Á RÉTTINDUM ANNARRA. UNDIR ENGINUM KRINGUMSTÆÐUM BER HÖFUNDUM EÐA HÖFUNDARRÉTTARHÖFUM ÁBYRGÐ Á NEINNI KRÖFU, TJÓNI EÐA ANNARRI ÁBYRGÐ, HVORKI Í MÁLSMEÐFERÐ, SKAÐABÓTAMÁLI EÐA ANNARS, SEM KEMUR FRAM VEGNA EÐA Í TENGLUM VIÐ PDF-SKJALIÐ EÐA NOTKUN EÐA AÐRAR VIÐSKIPTARÁÐSTAFANIR MEÐ PDF-SKJALIÐ.

Höfundarréttur © 2025 Flashcardo.com. Öll réttindi áskilin

Prentun á báðar hliðar

Vinsamlegast athugaðu að þessi spjöld eru ætluð til að prenta á báðar hliðar. Ef prentarinn þinn getur ekki prentað á báðar hliðar skaltu hlaða niður PDF-skjölum með einstökum spjöldum til prentunar.

ég

þú

hann

hún

það
hann/hún

við

þið

þeir

hvað

hver
spurning

hvar

afhverju

hvernig

hvor

hvenær

þá

ef

í alvöru

en

af því að

ekki

ён
ён - jon

ты
ты - ty

я
я - ja

мы
мы - my

яно
яно́ - janó

яна
яна́ - janá

што
што - što

яны
яны́ - janý

вы
вы - vy

чаму
чаму́ - čamú

дзе
дзе - dzie

хто
хто - chto

калі
калі́ - kalí

які
які́ - jakí

як
як - jak

сапраўды
сапраўды́ - sapraǔdý

калі
калі́ - kalí

тады
тады́ - tadý

не
не - nie

таму што
таму́ што - tamú što

але
алé - alié

þetta

Ég þarf þetta

Hvað kostar þetta?

það
þetta

allt

eða

og

að vita

Ég veit

Ég veit ekki

að hugsa

að koma

að setja

að taka

að finna

að hlusta

að vinna

að tala

að gefa
almennur

að líka

að hjálpa

Колькі гэта каштуе?
Колькі гэта каштуе? - Kólkі héta kaštúje?

Мне гэта трэба
Мне гэта трэба - Mnie héta tréba

гэты
гэты - héty

або
абó - abó

усе
усé - usié

той
той - toj

Я ведаю
Я ве́даю - Ja víedaju

ведаць
ве́даць - víedać

i
i - i

прыходзіць
прыхóдзіць - prychódzić

думаць
дúмаць - dúmać

Я не ведаю
Я не ве́даю - Ja nie víedaju

знайсці
знайсці́ - znajscí

браць
бра́ць - bráć

пакласці
пакла́сці - paklásci

гаварыць
гавары́ць - havarýć

працаваць
працава́ць - pracaváć

слухаць
слúхаць - slúchać

дапамагаць
дапамага́ць - dapamaháć

падабацца
падаба́цца - padabácca

даваць
дава́ць - daváć

að elska

að hringja

að bíða

Mér líkar vel við þig

Mér líkar þetta ekki

Elskarðu mig?

Ég elska þig

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

чакаць
чакáць - čakác

званіць
званіць - zvaníc

кахаць
кахáць - kachác

Ты мяне кахаеш?
Ты мяне кахáеш? - Ty mianié kacháješ?

Мне гэта не падабаецца
Мне гэта не падаба́ецца - Mnie hэта nie padabájecca

Ты мне падабаешся
Ты мне падаба́ешся - Ty mnie padabáješsia

адзін
адзін - adzín

нуль
нуль - nul

Я цябе кахаю
Я цябе кахáю - Ja ciabié kacháju

чатыры
чаты́ры - čatýry

тры
тры - try

два
два - dva

сем
сем - siem

шэсць
шэсць - šeść

пяць
пяць - riać

дзёсяць
дзёсяць - dziésiać

дзевяць
дзе́вяць - dziéviać

восем
вóсем - vósiem

трынаццаць
трына́ццаць - trynáccać

дванаццаць
двана́ццаць - dvanáccać

адзінаццаць
адзіна́ццаць - adzináccać

14

15

16

17

18

19

20

nýtt

gamalt

fáir

margir

Hversu mikið?

Hversu margir?

rangt

rétt

vondur

góður

hamingjusamur

stuttur

langur

lítil

шаснаццаць
шасна́ццаць - šasnáccaś

пятнаццаць
пятна́ццаць - piatnáccaś

чатырнаццаць
чатырна́ццаць - čatyrnáccaś

дзевятнаццаць
дзевятна́ццаць - dzieviatnáccaś

васямнаццаць
васямна́ццаць - vasiamnáccaś

сямнаццаць
сямна́ццаць - siamnáccaś

стары
стары́ - starý

новы
но́вы - nóvy

дваццаць
два́ццаць - dváccaś

колькі?
ко́лькі? - kółki?

шмат
шмат - šmat

мала
ма́ла - mála

правільны
пра́вільны - praviľny

няправільны
няпра́вільны - niapráviľny

колькі?
ко́лькі? - kółki?

шчаслівы
шчаслі́вы - ščasliŷy

добры
до́бры - dóbry

дрэнны
дрэ́нны - drénny

маленькі
мале́нькі - maliéńki

доўгі
доў́гі - dóŷhi

кароткі
каро́ткі - karótki

stór

þar

hér

hægri

vinstri

fallegur

ungur

gamall

halló

sjáumst

allt í lagi

farðu varlega

ekki hafa áhyggjur

auðvitað

góðan dag

hæ

bæ bæ

bless

afsakið

fyrirgefðu

þakka þér

тут
тут - tut

там
там - tam

вялікі
вялікі - vialiki

прыгожы
прыгожы - pryhóžy

левы
лёвы - liévy

правы
пра́вы - právy

прывітанне
прывіта́нне - pryvitánnie

стары
стары́ - starý

малады
малады́ - maladý

беражы сябе
беражы́ сябе́ - bieražý siabié

добра
до́бра - dóbra

убачымся
уба́чымся - ubáčymsia

добры дзень
до́бры дзень - dóbry dzień

канешне
кане́шне - kaniéšnie

не хвалюйся
не хвалю́йся - nie chvaliújsia

да пабачэння
да паба́чэння - da pabačénnia

пакуль
паку́ль - rakúl

вітаю
віта́ю - vitáju

дзякуй
дзя́куй - dziákuj

выбачай
выба́чай - vybačáj

даруйце
дару́йце - darújcie

vinsamlegast

ég vil þetta

núna

eftir hádegi

morgunn
9:00-11:00

nótt

morgunn
6:00-9:00

kvöld

hádegi

miðnætti

klukkustund

mínúta

sekúnda

dagur

vika

mánuður

ár

tími

dagsetning

í fyrradag

í gær

цяпер
цяпéр - ciápiér

Я хачу гэта
Я хачú гэта - Ja chačú héta

калі ласка
калі лáска - kalí láska

ноч
ноч - poč

раніца
ráніца - ráníca

поўдзень
пóўдзень - róўdzień

дзень
дзeнь - dzień

вечар
véчар - viéčar

раніца
ráніца - ráníca

хвіліна
хвіліна - chvilína

гадзіна
гадзіна - hadzína

поўнач
пóўнач - róўnač

тыдзень
ты́дзень - týdzień

дзень
дзeнь - dzień

секунда
секúнда - siekúnda

час
час - čas

год
год - hod

месяц
мéсяц - miésiac

учора
учóра - učóra

пазаўчора
пазаўчóра - pazaučóra

дата
дáта - dáta

í dag

á morgun

dagurinn eftir morgundaginn

mánudagur

þriðjudagur

miðvikudagur

fimmtudagur

föstudagur

laugardagur

sunnudagur

Á morgun er laugardagur

líf

kona

maður

ást

kærasti

kærasta

vinur

koss

kynlíf

barn

паслязаўтра
паслязаўтра - pasliazáŭtra

заўтра
заўтра - záŭtra

сёння
сёння - siónnia

F
серада
серада - sieradá

M
аўторак
аўторак - aŭtórak

M
панядзелак
панядзелак - paniadziélak

F
субота
субота - subóta

F
пятніца
пятніца - piátnica

M
чацвер
чацвер - čacvier

N
жыццё
жыццё - žycció

Заўтра субота
Заўтра субота - Záŭtra subóta

F
нядзеля
нядзеля - niadziélia

N
каханне
каханне - kachánnie

M
чалавек
чалавек - čalaviék

F
жанчына
жанчына - žančýna

M
сябар
сябар - siábar

F
сяброўка
сяброўка - siabróŭka

M
хлопец
хлопец - chlópiec

N
дзіця
дзіця - dziciá

M
сэкс
сэкс - seks

M
пацалунак
пацалунак - pacalúnak

ungbarn

stelpa

strákur

mamma

pabbi

móðir

faðir

foreldrar

sonur

dóttir

litla systir

litli bróðir

stóra systir

stóri bróðir

að standa

að sitja

að liggja

að loka

að opna
hurð

að tapa

að sigra

M
хлопчык
хло́пчык - chlópčyk

F
дзяўчынка
дзяўчы́нка - dziaŭčynka

N
дзіцятка
дзіця́тка - dziciátka

F
маці
ма́ці - máci

M
тата
та́та - táta

F
мама
ма́ма - máma

M
сын
сын - syn

PL
бацькі
бацькі́ - baćki

M
бацька
ба́цька - báčka

M
малодшы брат
мало́дшы брат - malódšy brat

F
малодшая сястра
мало́дшая сястра́ - malódšaja
siastrá

F
дачка
дачка́ - dačka

стаяць
стая́ць - stajác

M
старэйшы брат
старэ́йшы брат - staréjšy brat

F
старэйшая сястра
старэ́йшая сястра́ - staréjšaja
siastrá

зачыніць
зачыні́ць - začyníc

ляжаць
ляжа́ць - liažác

сядзець
сядзе́ць - siadziéc

перамагаць
перамага́ць - pieramahác

прайграць
прайгра́ць - prajhrác

адчыніць
адчыні́ць - adčyníc

að deyja

að lifa

að kveikja á

að slökkva á

að drepa

að meiða

að snerta

að horfa

að drekka

að borða

að ganga

að hitta

að veðja
íþrótt

að kyssa

að elta

að giftast

að svara

að spyrja

spurning

fyrirtæki

viðskipti

уключыць
уключыць - uključyć

жыць
жыць - žyć

паміраць
паміраць - pamiráć

параніць
параніць - paránić

забіваць
забіваць - zabívać

выключыць
выключыць - výključyć

піць
піць - ríć

глядзець
глядзець - hliadzić

кранаць
кранаць - kranáć

сустракаць
сустракаць - sustrakać

хадзіць
хадзіць - chadzić

есці
есці - jěsci

прытрымлівацца
прытрымлівацца - prytrymlivacca

цалаваць
цалаваць - calavać

рабіць стаўку
рабіць стаўку - rabíć stáŭku

пытаць
пытаць - pytać

адказваць
адказваць - adkázvać

ажаніцца
ажаніцца - ažanícса

М
бізнес
бізнес - bíznes

Ў
кампанія
кампанія - kampánija

Н
пытанне
пытанне - pytánnie

starf

peningar

sími

skrifstofa

læknir

spítali

hjúkrunarfræðingur

lögreglumaður

forseti

hvítur

svartur

rauður

blár

grænn

gulur

hægt

fljótt

fyndið

óréttlátt

réttlátt

erfitt

М
тэлефон
тэлефён - telefón

PL
грошы
gróшы - hróšy

F
праца
práца - práca

F
бальніца
bальні́ца - balníca

М
урач
uráč - uráč

М
офіс
óфіс - ófis

М
прэзідэнт
прэзідэ́нт - prezident

М
паліцэйскі
паліцэ́йскі - palicéjski

F
медсястра
медсяс́тра - miedsiastrá

чырвоны
чырво́ны - čyrvóny

чорны
чо́рны - čórny

белы
бе́лы - biély

жоўты
жо́ўты - žoŭty

зялёны
зялё́ны - zialióny

сіні
сі́ні - síní

смешны
сме́шны - smiéšny

хуткі
ху́ткі - chútki

павольны
паво́льны - pavólny

складаны
склада́ны - skladány

справядлівы
справядлі́вы - spraviadlívy

несправядлівы
несправядлі́вы - niespraviadlívy

auðvelt

Þetta er erfitt

ríkur

fátækur

sterkur
vöðvi

veikburða

öruggur

þreyttur

stoltur

saddur

veikur

heilbrigður

reiður

lágur

hár
lýsingarorð

beinn

sérhver

alltaf

reyndar

aftur

nú þegar

багаты
бага́ты - baháty

Гэта складана
Гэ́та скла́дана - Héta skladána

просты
прóсты - prósty

слабы
сла́бы - sláby

моцны
мо́цны - mócny

бедны
бе́дны - biédny

горды
го́рды - hórды

стомлены
сто́млены - stómlieny

бяспечны
бяспéчны - biaspiéčny

здаровы
здаро́вы - zdaróvy

хворы
хво́ры - chvóry

сыты
сы́ты - sýty

высокі
высо́кі - vysóki

нізкі
нізкі - nízki

злы
злы - zly

заўсёды
заўсе́ды - zaŭsiódy

кожны
ко́жны - kóžny

прамы
прамы́ - pramý

ужо
ужо́ - užó

зноў
зноў - znoŭ

насамрэч
наса́мрэч - nasámreč

minna

mest

meira

Ég vil meira

ekkert

mjög

dýr

svín

kýr

hestur

hundur

kind

api

köttur

björn

kjúklingur
dýr

önd

fiðrildi

býfluga

fiskur
dýr

könguló

больш
бóльш - bóľš

самы
сáмы - sámy

менш
менш - mienš

вельмі
véľmí - viéľmí

ніхто
ніхтó - nıchtó

Я хачу больш
Я хачў больш - Ја chaćú boľš

Ф
карова
карóва - karóva

Ф
свіння
свінн́я - svinníá

Ф
жывёліна
жывё́ліна - žyvióľina

Ф
авечка
авéчка - aviéčka

М
сабака
сабáка - sabáka

М
конь
конь - koń

М
мядзведзь
мядзвéдзь - miadzviédź

М
КОТ
кот - kot

Ф
малпа
мáлпа - málpa

М
матыль
матýль - matýľ

Ф
качка
káчка - káčka

Ф
курыца
кúрыца - kúryca

М
павук
павúк - pavúk

Ф
рыба
ры́ба - rýba

Ф
пчала
пчалá - rčalá

snákur

úti

inni

langt í burtu

nálægt

fyrir neðan

fyrir ofan

við hliðina á

framan

aftan

sætur
matur

súr

skríttinn

mjúkt

hart

sætur
persóna

heimskur

brjálaður

upptekinn

hávaxinn

lágvaxinn

унутры
унутры - unutrý

звонку
звóнку - zvónku

Змяя
змяя - zmiájá

пад
пад - pad

блізка
блізка - blízka

далёка
далёка - dalióka

пярэдні
пярэдні - piarédni

побач
пóбач - róbač

над
над - nad

кіслы
кіслы - kísly

салодкі
салóдка - salódkí

задні
зáдні - zádni

цвёрды
цвёрды - cviórdy

мяккі
мяккі - miákki

дзіўны
дзіўны - dzíŭny

шалёны
шалёны - šalióny

дурны
дурны - durný

мілы
мілы - míly

нізкі
нізкі - nízki

высокі
высóкі - vysóki

заняты
заняты - zaniáty

áhyggjufullur

hissa

svalur

prúður

illur

snjall

kaldur

heitur

höfuð

nef

hár
höfuð

munur

eyra

auga

hönd

fótur

hjarta

heili

að toga
hurð

að ýta
hurð

að ýta
hnappur

круты
круты - krutý

здзіўлены
здзіўлены - zdziўleny

занепакоены
занепакоены - zaniepakojeny

разумны
разумны - razumny

злы
злы - zly

добра выхаваны
добра выхаваны - dobra vychavany

F
галава
галава - halava

гарачы
гарачы - haracy

халодны
халодны - chaldny

M
рот
рот - rot

PL
валасы
валасы - valasy

M
нос
нос - nos

F
рука
рука - ruká

N
вока
вока - voka

N
вуха
ву́ха - vúcha

M
мозг
мозг - mozh

N
сэрца
сэрца - sérca

F
ступня
ступня - stupniá

націскаць
націска́ць - naciskác

штурхаць
штúрхаць - štúrchać

цягнуць
цягну́ць - ciahnúć

að slá

að grípa

að berjast

að kasta

að hlaupa

að lesa

að skrifa

að gera við

að telja

að klippa

að selja

að kaupa

að borga

að læra

að dreyma

að sofa

að spila

að fagna

að hvíla

að njóta

að þrífa

біцца
біцца - bícca

лавіць
лавіць - lavíc

біць
біць - bíć

чытаць
чытаць - čytác

бегчы
бегчы - biéhčy

кідаць
кідаць - kidać

лічыць
лічыць - ličýć

правіць
правіць - právíc

пісаць
пісаць - písác

купляць
купляць - kupliác

прадаваць
прадаваць - pradavác

рэзаць
рэзаць - rézac

марыць
марыць - máryć

вучыцца
вучыцца - vučýcca

плаціць
плаціць - plácíć

святкаваць
святкаваць - sviatkavác

гуляць
гуляць - huliác

спаць
спаць - spác

чысціць
чысціць - čýscíć

атрымліваць асалоду
атрымліваць асалоду - atrýmlivać
asalódu

адпачываць
адпачываць - adpačyvác

skóli

hús

hurð

eiginmaður

eiginkona

brúðkaup

manneskja

bíll

heimili

borg

tala

21

22

26

30

31

33

37

40

41

44

PL
дзверы
дзвэры - dzviéry

M
дом
дом - dom

F
школа
шкóла - škóla

N
вяселле
вясэлле - viasiéllie

F
жонка
жóнка - žónka

M
муж
муж - muž

M
дом
дом - dom

M
аўтамабіль
аўтамабі́ль - aŭtamabíl

M
чалавек
чалавэ́к - čalaviék

дваццаць адзін
двáццаць адзін - dváccać adzín

F
лічба
лі́чба - líčba

M
горад
góрад - hórada

трыццаць
тры́ццаць - trýccać

дваццаць шэсць
двáццаць шэсць - dváccać šesć

дваццаць два
двáццаць два - dváccać dva

трыццаць сем
тры́ццаць сем - trýccać siem

трыццаць тры
тры́ццаць тры - trýccać try

трыццаць адзін
тры́ццаць адзін - trýccać adzín

сорак чатыры
sóрак чаты́ры - sórak čatýry

сорак адзін
sóрак адзін - sórak adzín

сорак
sóрак - sórak

48

50

51

55

59

60

61

62

66

70

71

73

77

80

81

84

88

90

91

95

99

пяцьдзясят адзін
пяцьдзясят адзін - pięćdziesiąt
adzin

пяцьдзясят
пяцьдзясят - pięćdziesiąt

сорак восем
сорак восем - sороk wósiem

шэсцьдзясят
шэсцьдзясят - sześćdziesiąt

пяцьдзясят дзевяць
пяцьдзясят дзевяць - pięćdziesiąt
dziéwiac

пяцьдзясят пяць
пяцьдзясят пяць - pięćdziesiąt pięć

шэсцьдзясят шэсць
шэсцьдзясят шэсць - sześćdziesiąt
sześć

шэсцьдзясят два
шэсцьдзясят два - sześćdziesiąt dwa

шэсцьдзясят адзін
шэсцьдзясят адзін - sześćdziesiąt
adzin

семдзесят тры
семдзесят тры - siemdziesiąt trzy

семдзесят адзін
семдзесят адзін - siemdziesiąt
adzin

семдзесят
семдзесят - siemdziesiąt

восемдзесят адзін
восемдзесят адзін - wósiemdziesiąt
adzin

восемдзесят
восемдзесят - wósiemdziesiąt

семдзесят сем
семдзесят сем - siemdziesiąt siem

дзевяноста
дзевяноста - dziewiątosta

восемдзесят восем
восемдзесят восем - wósiemdziesiąt
wósiem

восемдзесят чатыры
восемдзесят чатыры -
wósiemdziesiąt cztery

дзевяноста дзевяць
дзевяноста дзевяць - dziewiątosta
dziéwiac

дзевяноста пяць
дзевяноста пяць - dziewiątosta pięć

дзевяноста адзін
дзевяноста адзін - dziewiątosta
adzin

100

1000

10.000

100.000

1.000.000

hundurinn minn

kötturinn þinn

kjóllinn hennar

bíllinn hans

bolti þess

heimili okkar

liðið þitt

fyrirtækið þeirra

allir

saman

annað

skiptir ekki máli

skál
frasar

slakaðu á

ég er sammála

velkominn

дзесяць тысяч
дзэ́сяць ты́сяч - dziéśiać tysiać

адна тысяча
адна́ тысяча - adná tysiača

СТО
сто - sto

мой сабака
мой саба́ка - moj sabáka

адзін мільён
адзін мільён - adzín miljón

СТО ТЫСЯЧ
сто ты́сяч - sto tysiać

яго машына
яго́ машы́на - jahó mašýna

яе сукенка
яе́ сукен́ка - jajé sukiénka

ТВОЙ КОТ
твой кот - tvoj kot

ваша каманда
ва́ша камáнда - váša kamánda

наш дом
наш дом - naš dom

яго мяч
яго́ мяч - jahó miač

разам
ра́зам - rázam

усе
усе́ - usié

іх кампанія
іх кампа́нія - ich kampánija

ваша здароўе
ва́ша здаро́ўе - váša zdaróŭje

не важна
не ва́жна - nie vážna

іншае
і́ншае - ínšaje

вітаем
віта́ем - vitájem

я згодзен
я зго́дзен - ja zhódzien

расслабся
рассла́бся - rasslábsia

engar áhyggjur

beygðu til hægri

beygðu til vinstri

farðu beint

komdu með mér

egg

ostur

mjólk

fiskur
matur

kjöt

grænmeti

ávöxtur

bein
matur

olía

brauð

sykur

súkkulaði

nammi

kaka

drykkur

vatn

павярні налева
павярні налёва - raviarní naliéva

павярні направа
павярні напра́ва - raviarní napráva

не хвалюйся
не хвалю́йся - nie chvaliújsia

N
яйка
я́йка - jájka

Хадзем са мной
Хадзе́м са мной - CHadziém sa mnoj

ідзі прама
ідзі пра́ма - idzí práma

F
рыба
ры́ба - rýba

N
малако
малако́ - malakó

M
сыр
сыр - syr

F
садавіна
садаві́на - sadavína

F
гародніна
гаро́дніна - haródnina

N
мяса
мя́са - miása

M
хлеб
хлеб - chlieb

M
алей
але́й - aliéj

F
костка
ко́стка - kóstka

F
цукерка
цуке́рка - cukiérka

M
шакалад
шакала́д - šakalád

M
цукар
цу́кар - cúkar

F
вада
вада́ - vadá

M
напой
напо́й - parój

M
торт
торт - tort

sódavatn

kaffi

te

bjór

vín

salat

súpa

eftirréttur

morgunverður

hádegisverður

kvöldverður

pítsa

strætó

lest

lestarstöð

strætóstoppistöð

flugvél

skip

vörubíll

reiðhjól

mótorhjól

F
гарбата
garbáta - harbáta

F
кава
káva - káva

F
газіроўка
gaziróŭka - haziróŭka

F
салата
saláta - saláta

N
віно
vínó - vinó

N
піва
píva - píva

M
сняданак
snjadának - sniadának

M
дэсэрт
deséрт - desiért

M
суп
cуп - sup

F
піца
píca - píca

F
вячэра
viačéra - viačéra

M
абед
abéd - abiéd

F
чыгуначная станцыя
čyhúnachnaja stáncŭja - čyhúnachnaja stáncŭja

M
цягнік
ciahník - ciahník

M
аўтобус
aŭtóbŭs - aŭtóbŭs

M
карабель
karabél - karabiél

M
самалёт
samalét - samaliót

M
аўтобусны прыпынак
aŭtóbŭsnŭ priŭpínak - aŭtóbŭsnŭ priŭpínak

M
матацыкл
matacykl - matacykl

M
ровар
róvar - róvar

M
грузавік
hruzavík - hruzavík

leigubíll

umferðarljós

bílastæði
almennur

vegur

flík

skór

kápa

peysa

skyrta

jakki

jakkaftöt

buxur

kjól

stuttermabólur

sokkur

brjóstahaldari

nærbuxur
almennur

gleraugu

handtaska

veski

seðlaveski

F
аўтастаянка
аўтастаянка - aŭtastajánka

M
святлафор
святлафóр - sviatlafór

N
таксі
таксі - taksí

M
абутак
абўтак - abútak

N
адзенне
адзё́нне - adziénnie

F
дарога
даро́га - daróha

F
кашуля
кашў́ля - kašúlia

M
швэдар
швэ́дар - švédar

N
паліто
палі́то - palitó

PL
штаны
штаны́ - štaný

M
касцюм
касцё́м - kasciúm

F
куртка
ку́ртка - kúrtka

F
шкарпэтка
шкарпэ́тка - škarpétka

F
футболка
футбо́лка - futbólka

F
сукенка
сукё́нка - sukiénka

PL
акуляры
акуля́ры - akuliáry

PL
трусы
трусы́ - trusy

M
бюстгальтар
бюстга́льтар - biustháitar

M
кашалёк
кашалё́к - kašaliók

M
гаманец
гамане́ц - hamaniéc

F
сумачка
сумачка́ - súmačka

hringur
fylgihlutir

hattur

úr

vasi
föt

Hvað heitirðu?

Ég heiti David

Ég er 22 ára gamall

Hvernig hefurðu það?

Er allt í lagi?

Hvar er klósettið?

Ég sakna þín

vor

sumar

haust

vetur

janúar

febrúar

mars

apríl

maí

júní

М
гадзіннік
гадзіннік - hadzinnik

М
капялюш
капялюш - kapaliuś

М
пярсцёнак
пярсцёнак - piarsciónak

Мяне завуць Дэвід
Мяне завуць Дэвід - Mianié zavúć
Dévid

Як цябе завуць?
Як цябе завуць? - Jak ciabié zavúć?

Ф
кішэнь
кішэнь - kiśeń

Ты ў парадку?
Ты ў парадку? - Ty ў parádku?

Як маешся?
Як маешся? - Jak mǎjeśsia?

Мне дваццаць два гады
Мне дваццаць два гады - Mnie
dváccać dva hadý

Ф
вясна
вясна́ - viasná

Я сумую па табе
Я сумую па табе - Ja sumúju pa
tabié

Дзе туалет?
Дзе туалет? - DZie tualiét?

Ф
зіма
зіма́ - zima

Ф
восень
во́сень - vósień

Н
лета
ле́та - liéta

М
сакавік
сакаві́к - sakavík

М
люты
лю́ты - liúty

М
студзень
студзе́нь - stúdzień

М
чэрвень
чэ́рвень - červień

М
май
ма́й - maj

М
красавік
красаві́к - krasavík

júlí

ágúst

september

október

nóvember

desember

innkaup

reikningur

markaður

matvöruverslun

bygging

íbúð

háskóli

bóndabær

kirkja

veitingastaður

bar

rækt

garður
opinber

klósett
opinber

kort

М
верасень
véрасень - viérasień

М
жнівень
жнівень - žnívień

М
ліпень
ліпень - lípień

М
снежань
снёжань - sniéžań

М
лістапад
лістапад - listapád

М
кастрычнік
кастрычнік - kastrýčnik

М
рынак
рынак - rýnak

М
рахунак
рахунак - rachúnak

PL
пакупкі
пакўпкі - rakúpki

F
кватэра
кватэра - kvatéra

М
будынак
будынак - budýnak

М
супермаркет
супермáркeт - supiermárkiet

F
царква
царквá - carkvá

F
ферма
фэрма - fiérma

М
універсітэт
універсітэт - univiersitét

F
трэнажорная зала
трэнажорная зáла - trenażórnaja zála

М
бар
бар - bar

М
рэстаран
рэстарáн - restarán

F
карта
káрта - kárta

М
туалет
туалёт - tualiét

М
парк
парк - park

sjúkrabíll

lögregla

byssa

slökkviliðsmenn

land

úthverfi

þorp

heilsa

læknisfræði

slys

sjúklingur

skurðaðgerð

pilla

hiti

kvef
almennur

sár

pantaður tími

hósti

háls

rass

öxl

М
пісталет
пісталёт - pistaliét

Ф
паліцыя
паліцыя - palícyja

Ф
хуткая дапамога
хўтка́я дапамо́га - chútkaja
daramóha

М
прыгарад
пры́гарад - prýharad

Ф
краіна
краі́на - kraína

PL
пажарныя
пажа́рныя - pažárnyja

Ф
медыцына
меды́цына - miedycýna

Н
здароўе
здара́ўе - zdaróŭje

Ф
вёска
вёска - víoska

Ф
аперацыя
апера́цыя - apierácýja

М
пацыент
пацые́нт - pacyjént

Ф
аварыя
ава́рыя - aváryja

Ф
прастуда
прасту́да - prastúda

Ф
гарачка
гара́чка - haráčka

Ф
таблетка
табле́тка - tabliétka

М
кашаль
каша́ль - kášaľ

М
прыём
прые́м - prujóm

Ф
рана
ра́на - rána

Н
плячо
плячо́ - pliaščó

Ф
дупа
ду́па - dúpa

Ф
шыя
шы́я - šýja

hné

fótleggur

handleggur

kviður

brjóst

bak

tönn

tunga

vör

finger

tá

magi

lunga

lifur

taug

nýra

þarmur

litur

appelsínugulur

grár

brúnn

F
рука
рукá - ruká

F
нага
нагá - nahá

N
калена
калéна - kaliéna

F
спіна
спіна - spína

PL
грудзі
грúдзі - hrúdzi

M
жывот
жывóт - žyvót

F
губа
губá - hubá

M
язык
язы́к - jazúk

M
зуб
зуб - zub

M
страўнік
страўнік - stráŭnik

M
палец нагі
пáлец нагі - ráliec nahí

M
палец
пáлец - ráliec

M
нерв
нерв - nierv

F
печань
пéчань - riécaŋ

N
лёгкае
лёгкае - lióhkaje

M
колер
колер - kólier

M
кішэчнік
кішэчнік - kišéčnik

F
нырка
нЫрка - nŭrka

карычневы
кары́чневы - karŭčnievy

шэры
шэ́ры - šéry

аранжавы
арáнжавы - aránžavy

bleikur

leiðinlegt

þungt

létt

einmana

svangur

þyrstur

dapur

brattur

flatur

kringlóttur

ferhyrndur

þröngur

breiður

djúpur

grunnt

risastór

norður

austur

suður

vestur

цяжкі
ця́жкі - ciáżki

нудны
ну́дны - núdny

ружовы
ружо́вы - ružóvy

галодны
гало́дны - halódny

самотны
само́тны - samótny

лёгкі
лё́гкі - lióhki

круты
круты́ - krutý

сумны
су́мны - súmny

які хоча піць
які́ хо́ча піць - jakí chóča pić

квадратны
квадра́тны - kvadrátny

круглы
кру́глы - krúhly

плоскі
пло́скі - plóski

глыбокі
глыбо́кі - hlybóki

шырокі
шыро́кі - šyróki

вузкі
ву́зкі - vúzki

поўнач
поў́нач - róŋnač

велізарны
веліза́рны - vielizárny

мелкі
ме́лкі - miélki

захад
за́хад - záhad

поўдзень
поў́дзень - róŋdzień

усход
усхо́д - uschód

skítugur

hreinn

fullt

tómt

dýrt

ódýrt

dökkt

ljóst
litur

kynþokkafullur

latur

hugrakkur

örlátur

myndarlegur

ljótur

kjánalegur

vinalegur

sekur

blindur

fullur

blautur

þurr

поўны
пóўны - róўny

чысты
чýсты - čýsty

брудны
брúдны - brúdný

танны
тáнный - tánný

дарагі
дарагі - darahí

пусты
пустý - pustý

сэксуальны
сэксуáльны - seksuálňy

светлы
свéтлы - sviétly

цёмны
цёмны - ciómny

шчодры
шчóдры - ščódry

смелы
смéлы - smiély

лянівы
лянівы - lianívy

дурны
дурný - durňý

брыдкі
брýдкі - brýdkí

прыгожы
прыгóжы - pryhóžy

сляпы
сляпý - sliapý

вінаваты
вінавáты - vinaváty

прыязны
прыя́зны - prujázny

сухі
сухі - suchí

мокры
мóкры - mókry

п'яны
п'яны - p'jány

hlýr

hávær

þögull

hljóður

eldhús

baðherbergi

stofa

svefnherbergi

garður
hús

bílskúr

veggur

kjallari

klósett
bygging

stigi
hús

þak

gluggi
bygging

hnífur

bolli
heitur

glas
glas

diskur

glas
plast

ціхі
ціхі - cíchi

гучны
гучны - húčny

цёплы
цёплы - ciórly

F
ванная
ванныя - vánnaja

F
кухня
кухня - kúchnia

F
бяшумны
бяшумны - biasšúmny

M
сад
сад - sad

F
спальня
спальня - spálnia

F
гасцеўня
гасцеўня - hascióŭnia

M
падвал
падвал - padvál

F
сцяна
сцяна - scianá

M
гараж
гараж - haráž

M
дах
дах - dach

F
лесвіца
лесвіца - líesvica

M
туалет
туалет - tualiét

M
кубак
кубак - kúbak

M
нож
нож - poč

N
акно
акно - aknó

F
шклянка
шклянка - škliánka

F
талерка
талерка - taliérka

F
шклянка
шклянка - škliánka

ruslatunna

skál
eldhús

sjónvarpstæki

skrifborð

rúm

spegill

sturta

sófi

mynd

klukka

borð

stóll

sundlaug
garður

bjalla

nágranni

að mistakast

að velja

að skjóta

að kjósa

að falla

að verja

М
тэлевізар
тэлевізар - televízar

F
міска
міска - miska

М
смеццевы бак
смеццевы бак - smiešcievy bak

N
люстэрка
люстэрка - liustérka

М
ложак
ложак - lóžak

М
пісьмовы стол
пісьмовы стол - písmóvy stol

F
карціна
карціна - karcína

F
канапа
канапа - kanára

М
душ
душ - duš

N
крэсла
крэсла - krésła

М
стол
стол - stol

М
гадзіннік
гадзіннік - hadzínnik

М
сусед
сусед - susiéd

М
званок
званок - zvanók

М
басейн
басейн - basiéjn

страляць
страляць - straliác

выбіраць
выбіраць - vybirác

пацярпець няўдачу
пацярпець няўдачу - paciarpieć
niaŭdáču

абараняць
абараняць - abaraniác

падаць
падаць - pádać

галасаваць
галасаваць - halasavác

að ráðast á

að stela

að brenna

að bjarga

að reykja

að fljúga

að bera

að hrækja

að sparka

að bíta

að anda

að lykta

að gráta

að syngja

að brosa

að hlæja

að vaxa

að skreppa saman

að rífast

að ógna

að deila

гарэць
haréć - haréć

красці
krásćí - krásćí

атакаваць
atakaváć - atakaváć

лятаць
liatáć - liatáć

паліць
palíć - palíć

ратаваць
rataváć - rataváć

біць
bíć - bíć

пляваць
plíaváć - plíaváć

несці
néscí - niéscí

нюхаць
niúchać - niúchać

дыхаць
dýchać - dýchać

кусаць
kusáć - kusáć

усміхацца
usmíhácca - usmíhácca

спяваць
spíaváć - spíaváć

плакаць
plákać - plákać

сціскацца
scískácca - sciskácca

расці
rascí - rascí

смяяцца
smíajácca - smíajácca

дзяліць
dziálíć - dziálíć

пагражаць
pahražáć - pahražáć

спрачацца
spráčacca - spráčacca

að gefa að borða

að fela

að vara við

að synda

að hoppa

að rúlla

að lyfta

að grafa

að afrita

að afhenda

að leita að

að æfa

að ferðast

að mála

að fara í sturtu

að opna
lás

að læsa

að þvo

að biðja

að elda

bók

папярэджваць
папярэджваць - papiarédžvać

хаваць
хавáць - chaváć

карміць
карміць - karmić

каціць
каціць - kacić

скакаць
скака́ць - skakáć

плаваць
пла́ваць - plávać

капіяваць
капіява́ць - kapijaváć

капаць
капа́ць - karáć

паднімаць
падніма́ць - padnimáć

практыкаваць
практыкава́ць - praktykaváć

шукаць
шукáць - šukáć

дастаўляць
дастаўля́ць - dastaŭliáć

прымаць душ
прыма́ць душ - prymáć duš

фарбаваць
фарбавáць - farbaváć

падарожнічаць
падаро́жнічаць - padaróžničać

мыць
мы́ць - mýć

замыкаць
замыка́ць - zamykáć

адкрываць
адкрывáць - adkryváć

**Ф
кніга**
кні́га - kníha

гатаваць
гатава́ць - hataváć

маліцца
малі́цца - malícça

bókasafn

heimavinna

próf

kennslustund

vísindi

saga

list

enska

franska

penni

blýantur

3%

fyrsti

annar

þriðji

fjórði

útkoma

ferningur

hringur
rúmfræði

svæði

rannsókn

М
экзамен
экза́мен - ekzámien

Ф
дамашняя работа
дама́шняя рабо́та - damášniaja
rabóta

Ф
бібліятэка
бібліятэ́ка - biblijátéka

Ф
гісторыя
гісто́рыя - históryja

Ф
навука
наву́ка - navúka

М
урок
уро́к - urók

Ф
французская мова
францу́зская мо́ва - francúzska
móva

Ф
англійская мова
англі́йская мо́ва - anhlíjskaja
móva

Н
мастацтва
маста́цтва - mastáctva

тры працэнт
тры праце́нты - try pracénty

М
аловак
ало́вак - alóvak

Ф
ручка
ру́чка - rúčka

трэці
трэ́ці - tréci

другі
другі́ - druhi

першы
пе́ршы - piéršy

М
квадрат
квадра́т - kvadrát

М
вынік
вы́нік - výnik

чацвёрты
чацве́рты - časviórtý

Н
даследаванне
дасле́даванне - dasliédavannie

Ф
плошча
пло́шча - plóšča

М
круг
круг - kruh

gráða

bakkalár

master

$x < y$

$x > y$

streita

trygging

starfsfólk

deild

laun

heimilisfang

bréf

skipstjóri

einkaspæjari

flugmaður

prófessor

kennari

lögfræðingur

ritari

aðstoðarmaður

dómari
lög

М
магістр
maгістр - mahístr

М
бакалаўр
бакалаўр - bakaláŭr

Ф
ступень
ступень - stupień

М
стрэс
стрэс - stres

х больш за у
х больш за у - х bóľš za u

х менш за у
х менш за у - х mienš za y

М
аддзел
аддзел - addziél

М
персанал
персанал - piersanál

Ф
страхоўка
страхоўка - strachóŭka

М
ліст
ліст - list

М
адрас
адрас - ádras

М
заробак
заробак - zaróbak

М
лётчык
лётчык - liótčyk

М
дэтэктыў
дэтэктыў - detektýŭ

М
капітан
капітан - kapitán

М
юрыст
юрыст - jurýst

М
настаўнік
настаўнік - nastáŭnik

М
прафесар
прафесар - praféсар

М
суддзя
суддзя - suddziá

М
памочнік
памочнік - pamóčnik

Ф
сакратарка
сакратарка - sakratárka

forstjóri

yfirmaður

kokkur

leigubílstjóri

rútubílstjóri

glæpamaður

fyrirsæta

listamaður

símanúmer

merki

app

spjall

skjal

vefslóð

netfang

vefsíða

tölvupóstur

farsími

lög

fangelsi

sönnunargagn

М
кухар
кúхар - kúchar

М
менеджар
мéнеджар - miéniedžar

М
дырэктар
дырэктар - dyréktar

М
злачынец
злачы́нец - zlačýniec

М
кіроўца аўтобуса
кіроўца аўто́буса - kiróŭca aŭtóbusa

М
таксіст
таксі́ст - taksíst

М
нумар тэлефона
нúмар тэлефо́на - númar teliefóna

М
мастак
маста́к - masták

F
мадэль
мадэ́ль - madél

М
чат
чат - čat

М
дадатак
дада́так - dadátak

М
сігнал
сігна́л - sihnál

М
адрас электроннай пошты
а́драс электрóннай по́шты - ádras
eliekrónnaj póšty

М
url
url - url

М
файл
файл - fajl

М
мабільны тэлефон
мабі́льны тэлефо́н - mabílny
teliefón

F
электронная пошта
электрóнная по́шта - eliekrónnaja
póšta

М
сайт
сайт - sajt

М
доказ
до́каз - dókaz

F
турма
турма́ - turmá

М
закон
закóн - zakón

sekt

vitni

dómstóll

undirskrift

tap

hagnaður

viðskiptavinur

upphæð

greiðslukort

lykilorð

hraðbanki

sundlaug
keppni

rafmagn

myndavél

útvarp

gjöf

flaska

poki

lykill

dúkka

engill

М
суд
суд - sud

M/F
сведка
свѣдка - sviédka

М
штраф
штраф - štraf

М
прибыток
прыбытак - prybýtak

F
страта
стра́та - stráta

М
подпіс
пóдпіс - ródpis

F
кредытная картка
креды́тная ка́ртка - kredýtnaja kártka

F
сума
су́ма - súma

М
клиент
клие́нт - klijént

М
басейн
басе́йн - basiéjn

М
банкамат
банкама́т - bankamát

М
пароль
пара́ль - paróľ

N
радыё
ра́дыё - rádyjo

F
камера
ка́мера - kámiera

F
энергія
эне́ргія - eniérhija

М
пакет
пакѣ́т - pakiét

F
бутэлька
бутѣ́лька - butéľka

М
падарунак
падару́нак - padarúnak

М
анёл
анѣ́л - aniól

F
лялька
ля́лька - liálka

М
ключ
ключ - kľuč

greiða

tannkrem

tannbursti

sjampó

krem

tissjú

varalitur

sjónvarp

bíó

fréttir

sæti

miði

kvikmyndatjald

tónlist

svið

áhorfendur

málverk

brandari

grein
dagblað

dagblað

tímarit

F
зубная щотка
zubnája ščotka - zubnája ščotka

F
зубная паста
zubnája pásta - zubnája pásta

F
расчоска
rasčóska - rasčóska

F
сурвэтка
survétka - survétka

M
крэм
krém - krem

M
шампунь
šampún - šampún

N
кіно
kinó - kinó

N
ТБ
TB - TB

F
памада
pamáda - pamáda

M
білет
biliét - biliét

N
месца
mésca - miésca

PL
навіны
navíny - navíny

F
сцэна
scéna - scéna

F
музыка
múzyka - múzyka

M
экран
ekrán - ekran

M
жарт
žart - žart

M
жывапіс
žývapis - žývapis

F
аўдыторыя
aŭdytóryja - aŭdytóryja

M
часопіс
časópis - časópis

F
газета
gazéta - haziéta

M
артыкул
artýkul - artýkul

auglýsing

náttúra

aska

eldur
náttúra

demantur

tungl

jörð

sól

stjarna

pláneta

alheimur

sjávarströnd

stöðuvatn

skógur

eyðimörk

hóll

klettur

á

dalur

fjall

eyja

М
попел
пópел - rópiel

Ф
прырода
прырóда - pryróda

Ф
рэклама
рэклáма - rekláma

М
Месяц
Мéсяц - Miésiac

М
алмаз
алмáз - almáz

М
агонь
агóнь - ahóń

Ф
зорка
зórка - zórka

Н
Сонца
Сóнца - Sónca

Ф
Зямля
Зямл́я - Ziamliá

М
бераг
бéраг - biérah

М
сусвет
сусвéт - susviét

Ф
планета
планéта - planiéta

Ф
пустыня
пусты́ня - pustýnia

М
лес
лес - lies

Н
возера
вóзера - vóziera

Ф
рака
ракá - raká

Ф
скала
скалá - skalá

М
пагорак
пагóрак - pahórak

М
востраў
вóстраў - vóstraў

Ф
гара
гарá - hará

Ф
даліна
далі́на - dalína

haf

sjór

veður

ís
almennur

snjór

stormur

rigning
nafnorð

vindur

planta

tré

gras

rós

blóm

gas

málmur

gull

silfur

Silfur er ódýrara en gull

Gull er dýrara en silfur

frídagur

meðlimur

N
надвор'е
надвóр'е - nadvór'je

N
мора
мóра - móra

M
акіян
акі́ян - akiján

M
шторм
шторм - štorm

M
снег
снег - snieh

M
лёд
лёд - liod

F
расліна
раслі́на - raslína

M
вецер
вэ́цер - viécier

M
дождж
дождж - doždž

F
ружа
ру́жа - rúža

F
трава
травá - travá

N
дрэва
дрэ́ва - dréva

M
метал
метáл - mietál

M
газ
газ - haz

F
кветка
квэ́тка - kviétka

Срэбра таннейшае за золата
Срэ́бра танне́йшае за зо́лата -
Srébra tanníejšaje za zólata

N
срэбра
срэ́бра - srébra

N
золата
зо́лата - zólata

M
член
член - člen

M
адпачынак
адпачы́нак - adpačýnak

Золата даражэйшае за срэбра
Зо́лата даражэ́йшае за срэ́бра -
Zólata daražéjšaje za srébra

hótel

strönd

gestur
heimili

afmæli

jól

nýtt ár

páskar

frændi
foreldrar > bróðir

frænka
foreldrar > systir

föðuramma

föðurafi

móðuramma

móðurafi

dauði

gröf

skilnaður

brúður

brúðgumi

101

105

110

М
ГОСЦЬ
госць - hość

М
ПЛЯЖ
пляж - plaż

М
ГАТЭЛЬ
гатэль - hotel

М
Новы год
Нóвы год - Nóvy hod

PL
Каляды
Каляды - Kaliády

М
дзень нараджэння
дзень нараджэння - dzień
naradżennia

F
цётка
цётка - ciotka

М
дзядзька
дзядзька - dziadźka

М
Вялікдзень
Вялікдзень - Wialikdzien

F
бабуля
бабуля - babulia

М
дзядуля
дзядуля - dziadulia

F
бабуля
бабуля - babulia

F
магіла
магіла - mahila

F
смерць
смерць - smierć

М
дзядуля
дзядуля - dziadulia

М
жаніх
жаніх - žanich

F
нявеста
нявэста - niaviesta

М
развод
развóд - razvód

СТО ДЗЕСЯЦЬ
сто дзэсяць - sto dziésiać

СТО ПЯЦЬ
сто пяць - sto pięć

СТО АДЗІН
сто адзін - sto adzín

151

200

202

206

220

262

300

303

307

330

373

400

404

408

440

484

500

505

509

550

595

дзвесце два
дзвэ́сце два - dzwieście dwa

дзвесце
дзвэ́сце - dzwieście

сто пяцьдзясят адзін
сто пяцьдзя́сят адзі́н - sto
piącdziesiąt adzin

дзвесце шэсцьдзясят два
дзвэ́сце шэсцьдзя́сят два -
dzwieście szesćdziesiąt dwa

дзвесце дваццаць
дзвэ́сце два́ццаць - dzwieście
dwadzieć

дзвесце шэсць
дзвэ́сце шэсць - dzwieście szesć

трыста сем
тры́ста сем - trzysta siem

трыста тры
тры́ста тры - trzysta try

трыста
тры́ста - trzysta

чатырыста
ча́тырыста - čatýrysta

трыста семдзесят тры
тры́ста се́мдзесят тры - trzysta
siemdziesiąt try

трыста трыццаць
тры́ста тры́ццаць - trzysta trýćcać

чатырыста сорак
ча́тырыста со́рак - čatýrysta sórak

чатырыста восем
ча́тырыста во́сем - čatýrysta wósiem

чатырыста чатыры
ча́тырыста ча́тыры - čatýrysta
čatýry

пяцьсот пяць
пя́цьсо́т пя́ць - pięćsoć pięć

пяцьсот
пя́цьсо́т - pięćsoć

чатырыста восемдзесят чатыры
ча́тырыста во́семдзесят ча́тыры -
čatýrysta wósiemdziesiąt čatýry

пяцьсот дзевяноста пяць
пя́цьсо́т дзевяно́ста пя́ць - pięćsoć
dziewianósta pięć

пяцьсот пяцьдзясят
пя́цьсо́т пя́цьдзя́сят - pięćsoć
piącdziesiąt

пяцьсот дзевяць
пя́цьсо́т дзевя́ць - pięćsoć dziewięć

600

601

606

616

660

700

702

707

727

770

800

803

808

838

880

900

904

909

949

990

tígrisdýr

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬ
шэсцьсёт шэсць - šešćsót šešć

ШЭСЦЬСОТ АДЗІН
шэсцьсёт адзін - šešćsót adzín

ШЭСЦЬСОТ
шэсцьсёт - šešćsót

СЕМСОТ
семсёт - siemsót

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬДЗЯСЯТ
шэсцьсёт шэсцьдзясят - šešćsót
šešćdziásiat

ШЭСЦЬСОТ ШАСНАЦЦАЦЬ
шэсцьсёт шаснаццаць - šešćsót
šasnáccać

СЕМСОТ ДВАЦЦАЦЬ СЕМ
семсёт дваццаць сем - siemsót
dváccać siem

СЕМСОТ СЕМ
семсёт сем - siemsót siem

СЕМСОТ ДВА
семсёт два - siemsót dva

ВОСЕМСОТ ТРЫ
восемсёт тры - vosiemsót try

ВОСЕМСОТ
восемсёт - vosiemsót

СЕМСОТ СЕМДЗЕСЯТ
семсёт сёмдзясят - siemsót
siémdziesiat

ВОСЕМСОТ ВОСЕМДЗЕСЯТ
восемсёт вóсемдзясят - vosiemsót
vósiemdziesiat

ВОСЕМСОТ ТРЫЦЦАЦЬ ВОСЕМ
восемсёт трыццаць вóсем -
vosiemsót trýccać vósiem

ВОСЕМСОТ ВОСЕМ
восемсёт вóсем - vosiemsót vósiem

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯЦЬ
дзевяцьсёт дзёвяць - dzieviaćsót
dziéviać

ДЗЕВЯЦЬСОТ ЧАТЫРЫ
дзевяцьсёт чатыры - dzieviaćsót
čatýry

ДЗЕВЯЦЬСОТ
дзевяцьсёт - dzieviaćsót

М
ТЫГР
тыгр - tyhr

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯНОСТА
дзевяцьсёт дзевяноста -
dzieviaćsót dzievianósta

ДЗЕВЯЦЬСОТ СОРАК ДЗЕВЯЦЬ
дзевяцьсёт сóрак дзёвяць -
dzieviaćsót sórak dziéviać

mús
dýr

rotta

kanína

ljón

asni

fíll

fugl

hani

dúfa

gæs

skordýr

padda

moskítófluga

fluga

maur

hvalur

hákarl

höfrungur

snigill

froskur

oft

М
трус
трус - trus

М
пацук
пацук - pacúk

Ғ
мыш
мыш - myš

М
слон
слон - slon

М
асёл
асёл - asiól

М
леў
леў - lieŭ

М
голуб
голуб - hólub

М
пеўнік
пеўнік - piéŭnik

Ғ
птушка
птушка - ptúška

М
жук
жук - žuk

Н
насякомае
насякомае - nasiakómaje

Ғ
гусь
гусь - huš

Ғ
мурашка
мурашка - muráška

Ғ
муха
муха - múcha

М
камар
камар - kamár

М
дэльфін
дэльфін - delfín

Ғ
акула
акула - akúla

М
кіт
кіт - kit

ча́ста
ча́ста - částa

Ғ
жаба
жаба - žába

М
смоўж
смоўж - smouž

strax

skyndilega

þó að

fimleikar

tennis

hlaup

hjólreiðar

golf

skautar

fótbolti

körfubolti

sund
íþrótt

köfun

fjallganga

Bretland

Spánn

Sviss

Ítalía

Frakkland

Þýskaland

Taíland

хоць
хоць - choć

раптам
ра́птам - ráptam

неадкладна
неадкла́дна - nieadkládna

М
бег
бег - bieh

М
тэніс
тэ́ніс - ténis

F
гімнастыка
гімна́стыка - himnástyka

N
катанне на каньках
ката́нне на канька́х - katánnie na kańkách

М
гольф
го́льф - holf

М
веласпорт
вела́спо́рт - vielaspórt

N
плаванне
пла́ванне - plávannie

М
баскетбол
баске́тбо́л - baskietból

М
футбол
фу́тбо́л - futból

F
Вялікабрытанія
Вялікабрыта́нія - Vialikabrytánija

М
пешы турызм
пе́шы туры́зм - piěšy turýzm

М
дайвінг
да́йвінг - dájvinh

F
Італія
Іта́лія - Itálija

F
Швейцарыя
Швейца́рыя - Šviejcáryja

F
Іспанія
Іспа́нія - Ispránija

М
Тайланд
Тайла́нд - Tajlánd

F
Германія
Герма́нія - Hiermánija

F
Францыя
Фра́нцыя - Fráncyja

Singapúr

Rússland

Japan

Ísrael

Indland

Kína

Bandaríkin

Mexíkó

Kanada

Síle

Brasilía

Argentína

Suður-Afríka

Nígería

Marokkó

Líbía

Kenía

Alsír

Egyptaland

Nýja Sjáland

Ástralía

F
Японія
Япoні́я - Japónija

F
Расія
Расі́я - Rasíja

M
Сінгапур
Сінгапúр - Sinhapúr

M
Кітай
Кіта́й - Kitáj

F
Індыя
Íндыя - Índyja

M
Ізраіль
Ізра́іль - Izráil

F
Канада
Кана́да - Kanáda

F
Мексіка
Méксика - Miéksika

PL
Злучаныя Штаты Амерыкі
Злучаныя Шта́ты Аме́рыкі -
Zlúčanyja Štáty Amiéryki

F
Аргенціна
Аргенці́на - Arhiencína

F
Бразілія
Бразі́лія - Brazílija

F
Чылі
Чы́лі - Čýli

F
Марока
Маро́ка - Maróka

F
Нігерыя
Ніге́рыя - Nihíeryja

F
Паўднёвая Афрыка
Паўднёвая А́фрыка - Paŭdnióvaja
Áfryka

M
Алжыр
Алжы́р - Alžýr

F
Кенія
Ке́нія - Kiéniya

F
Лівія
Лі́вія - Lívija

F
Аўстралія
Аўстра́лія - Aŭstrálíja

F
Новая Зеландыя
Но́вая Зелáндыя - Nóvaja Zielándyja

M
Егіпет
Егі́пет - Jehípiet

Afríka

Evrópa

Asía

Ameríka

kortér

hálf tími

þrjú kortér

1:00

2:05

3:10

4:15

5:20

6:25

7:30

8:35

9:40

10:45

11:50

12:55

klukkan eitt að morgni

klukkan tvö eftir hádegi

F
Азія
Áзія - Ázija

F
Еўропа
Еўропа - Jeŭrópa

F
Афрыка
Афрыка - Áfryka

паўгадзіны
паўгадзіны - paŭhadzíny

чвэрць гадзіны
чвэрць гадзіны - čverć hadzíny

F
Амерыка
Амерыка - Amiéryka

дзве гадзіны пяць хвілін
дзве гадзіны пяць хвілін - dzvie
hadzíny piac chvilín

адна гадзіна
адна гадзіна - adná hadzína

тры чвэрці гадзіны
тры чвэрці гадзіны - try čvérci
hadzíny

**пяць гадзін дваццаць
хвілін**
пяць гадзін дваццаць хвілін - piac
hadzín dváccać chvilín

чвэрць пятай
чвэрць пятай - čverć piátaj

тры гадзіны дзесяць хвілін
тры гадзіны дзесяць хвілін - try
hadzíny dziesięć chvilín

восем трыццаць пяць
восем трыццаць пяць - vósiem
trýccać piac

палова восьмай
палова восьмай - palóva vósmaĵ

**шэсць гадзін дваццаць
пяць хвілін**
шэсць гадзін дваццаць пяць хвілін
- šesć hadzín dváccać piac chvilín

**без дзесяці хвілін
дванаццаць**
без дзесяці хвілін дванаццаць -
biez dziesięci chvilín dvanáccać

без чвэрці адзінаццаць
без чвэрці адзінаццаць - biez čvérci
adzináccać

**без дваццаці хвілін
дзесяць**
без дваццаці хвілін дзесяць - biez
dvaccaci chvilín dziesięć

дзве гадзіны папаўдні
дзве гадзіны папаўдні - dzvie
hadzíny paraŭdní

адна гадзіна ночы
адна гадзіна ночы - adná hadzína
nóčy

без пяці хвілін гадзіна
без пяці хвілін гадзіна - biez piaci
chvilín hadzína

síðasta vika

þessi vika

næsta vika

síðasta ár

þetta ár

næsta ár

síðasti mánuður

þessi mánuður

næsti mánuður

2014-01-01

2003-02-25

1988-04-12

1899-10-13

1907-09-30

2000-12-12

enni

hrukka

haka

kinn

skegg

augnhár

наступны тыдзень
настўпны т́дзень - nastўpny
týdzień

гэты тыдзень
гэты т́дзень - héty týdzień

мінулы тыдзень
мінўлы т́дзень - minúly týdzień

наступны год
настўпны год - nastўpny hod

гэты год
гэты год - héty hod

мінулы год
мінўлы год - minúly hod

наступны месяц
настўпны мэсяц - nastўpny miésiac

гэты месяц
гэты мэсяц - héty miésiac

мінулы месяц
мінўлы мэсяц - minúly miésiac

**дванаццатага красавіка тысяча
дзевяцьсот восемдзесят восьмага
года**
дванáццатага красавіка т́сяча
дзевяцьс́т в́семдзесят в́сьмага ѓда -
dvanáccataha krasavíká t́siača dzieviačsót
vósiemdziesiat vósmaha h́da

**дваццаць пятага лютага дзве
тысячы трэцяга года**
двáццáцý п́ятага л́ютага дзве т́сячы
трэ́цяга ѓда - dváccać piátaha liútaha dzvie
t́siačý tréciaha h́da

**першага студзеня дзве тысячы
чатырнаццатага года**
пéршага ст́дзеня дзве т́сячы
чатырнáццатага ѓда - piéršaha stúdzienia
dzvie t́siačý čatyrnáccataha h́da

**дванаццатага снежня
двухтысячнага года**
дванáццатага снэ́жня
двухт́сячнага ѓда - dvanáccataha
sníěžnia dvucht́siačnaha h́da

**трыццатага верасня тысяча
дзевяцьсот сёмага года**
тры́ццáтага véрасня т́сяча дзе́вяцьс́т
сéмага ѓда - tryccátaha viérasnia t́siača
dzieviačsót siómaha h́da

**трынаццатага кастрычніка тысяча
восемсот дзевяноста дзявятага
года**
трынáццатага кáстрычн́ка т́сяча
восемс́т дзевяно́ста дзевя́тага ѓда -
trynáccataha kastrýčnika t́siača vosiemsót
dzievianósta dziaviátaha h́da

М
падбародак
падбарóдак - padbaródaк

Ф
маршчына
маршч́ына - marščýna

М
лоб
лоб - lob

PL
вейкі
вэйкі - viéjki

F
барада
барада́ - baradá

F
шчака
шчака́ - ščaká

augabrún

mitti

hnakkagróf

brjóstkassi

þumall

litlifingur

baugfingur

langatöng

vísifingur

úlnliður

fingurnögl

hæll

hryggur

vöðvi

bein
líkami

beinagrind

rifbein

hryggjarliður

þvagblaðra

æð

slagæð

F
патыліца
патыліца - patýlica

F
талія
тáлія - tálija

N
брыво
брывó - bryvó

M
мезенец
мэзенец - miézieniec

M
вялікі палец
вялікі пáлец - vialíki páliec

F
грудная клетка
грудна́я клі́тка - hrudnája kliétka

M
указальны палец
указа́льны пáлец - ukazálny páliec

M
сярэдні палец
сярэ́дні пáлец - siarédni páliec

M
безназоўны палец
безназо́ўны пáлец - bieznazóŭny páliec

F
пятка
пята́ка - piátka

M
пазногаць
пазно́гаць - paznóhać

N
запясце
запáсце - zariáscie

F
косць
ко́сць - kosć

M
мускул
му́скул - múskul

M
пазваночнік
пазванóчнік - razvanóčnik

M
пазванок
пазванóк - razvanók

N
рабро
рабро́ - rabró

M
шкілет
шкіле́т - škiliét

F
артэрыя
артэ́рыя - artéryja

F
вена
ве́на - víena

M
мачавы пузыр
мачавы́ пузы́р - mačavý puzýr

leggöng

sæði

typpi

eista

safaríkur

sterkur
matur

saltur

hrár

soðið

feiminn

gráðugur

strangur

heyrnarlaus

М
пеніс
pénis - riénis

F
сперма
spérma - spíérma

F
похва
póхва - róchva

востры
vóstry - vóstry

сакавіты
sakavítu - sakavítu

N
яечка
jáčka - jajéčka

вараны
váраны - váрану

сыры
syry - surý

салёны
salény - saliónu

строгі
strógi - stróhi

прагны
práhny - práhny

сарамлівы
saramlívy - saramlívy

глухі
gluchí - hluchí